

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**Кафедра финансового права и правового регулирования
хозяйственной деятельности**

КУКСО
Ольга Александровна

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
(АУДИТОРСКОГО) КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ**

Аннотация к дипломной работе

Научный руководитель:
доцент Д.П. Александров

Минск, 2014

РЕФЕРАТ

Дипломная работа на тему «Правовое регулирование независимого (аудиторского) контроля в Республике Беларусь».

Структура дипломной работы: введение, 4 главы, заключение, список использованных источников. Объем дипломной работы: 57 страниц. При написании работы использовался 51 источник.

Ключевые слова: АУДИТ, АУДИТОР, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА, ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ, АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в процессе аудиторской деятельности в Республике Беларусь.

Предмет исследования: нормативные правовые акты и специализированная литература, регулирующие аудиторскую деятельность в Республике Беларусь.

Цель и задачи настоящего исследования состоят в анализе правового регулирования независимого (аудиторского) контроля в Республике Беларусь, выявлении недостатков и проблем законодательства в этой области, а также определение основных направлений работы по совершенствованию соответствующей законодательной базы.

При исследовании темы дипломной работы применялись общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение.

В дипломной работе определено понятие аудита, его классификация; услуги, которые могут оказывать аудиторы; требования, предъявляемые к аудиторам и аудиторским организациям; права и обязанности аудиторских организаций, аудиторов; принципы, на которых базируется аудиторская деятельность; этапы проведения аудита и его особенности; порядок составления договора оказания аудиторских услуг и заключения по результатам аудита; ответственность сторон договора оказания аудиторских услуг; определены пробелы в законодательстве, регулирующего данный вопрос, и определены пути решения данных проблем.

Сделанные выводы и рекомендации могут послужить основой для внесения изменений и дополнений в существующее законодательство, разработки проектов законов и других нормативных правовых актов в области аудиторской деятельности и дальнейшего совершенствования данного института.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца на тэму «Правовое рэгуляванне незалежнага (аўдытарскага) кантролю ў Рэспубліцы Беларусь».

Структура дыпломнай працы: уступ, 4 главы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц. Аб'ём дыпломнай працы: 57 старонак. Пры напісанні працы выкарыстоўвалася 51 крыніца.

Ключавыя словы: АЎДЫТ, АЎДЫТАР, АЎДЫТАРСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, КВАЛІФІКАЦЫЙНЫ АТЭСТАТ АЎДЫТАРА, ДАГАВОР АКАЗАННЯ АЎДЫТАРСКІХ ПАСЛУГ, АЎДЫТАРСКАЕ ЗАКЛЮЧЭННЕ.

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе аўдытарскай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

Прадмет даследавання: нарматыўныя прававыя акты і спецыялізаваная літаратура, якія рэгулююць аўдытарскую дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь.

Мэта і задачы гэтага даследавання заключаюцца ў аналізе прававога рэгулявання незалежнага (аўдытарскага) кантролю ў Рэспубліцы Беларусь, выяўленні недахопаў і праблем заканадаўства ў гэтай галіне, а таксама ўстанаўленне асноўных напрамкаў працы па ўдасканаленні адпаведнай заканадаўчай базы.

Пры даследаванні тэмы дыпломнай працы прымяняліся агульнанавуковыя метады: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне.

У дыпломнай працы вызначана паняцце аўдыта, яго класіфікацыя; паслугі, якія могуць аказваць аўдытары; патрабаванні, што прад'яўляюцца да аўдытараў і аўдытарскіх арганізацый; правы і абавязкі аўдытарскіх арганізацый, аўдытараў; прынцыпы, на якіх грунтуецца аўдытарская дзейнасць; этапы правядзення аўдыта і яго асаблівасці; парадак састаўлення дагавора аказання аўдытарскіх паслуг і заключэння па выніках аўдыта; адказнасць старон дагавора аказання аўдытарскіх паслуг; вызначаны недахопы ў заканадаўстве, якое рэгулюе гэта пытанне, і вызначаны шляхі вырашэння дадзеных праблем.

Зробленыя высновы і рэкамендацыі могуць паслужыць асновай для ўнясення змяненняў і дапаўненняў у існуючае заканадаўства, распрацоўкі праектаў законаў і іншых нарматыўных прававых актаў у галіне аўдытарскай дзейнасці і далейшага ўдасканалення гэтага інстытута.